

**ПРАЦА БЕЛАРУСКІХ ВЫДАВЕЦКІХ СУПОЛАК У ПАЧАТКУ
ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (1914 – 1915 гг.)**

М.В. Цуба

Палескі дзяржаўны ўніверсітэт, cubanm05@rambler.ru

Вызначальную ролю на сутнасць і характар грамадска–палітычных працэсаў, якія адбываліся ў 1914–1915 гг., адыгрывала Першая сусветная вайна. Цяжкія і неспрыяльныя ўмовы для развіцця нацыянальнага адраджэнскага руху, якія яшчэ больш ускладніліся распачатай вайной, паўплывалі і на дзейнасць беларускіх выдавецтваў.

На пачатку вайны найбольш вядомым з беларускіх нацыянальных выдавецтваў з'яўлялася выдавецкая суполка ў Вільні “Наша ніва”. Вакол “Нашай нівы” згрупавалася вялікая колькасць пісьменнікаў, грамадска–палітычных і культурных дзеячаў, нацыянальных ідэолагаў, публіцыстаў. У ідэйных адносінах яны доволі часта мелі самыя розныя погляды. Паміж імі адбываліся жорсткія дыскусіі, па–свойму яны глядзелі на хвалючыя Беларусь проблемы. Але, разам з тым, усе гэтыя людзі самааддана ахвяравалі для выдавецкай справы свае веды і талент. Сярод іх – Я. Купала, Я. Колас, Цётка, М. Багдановіч, Ядвігін Ш., А. Гарун, Ц. Гартны, З. Бядуля, М. Гарэцкі, браты А. і І. Луцкевічы, А. Уласаў, В. Ластоўскі, І. Буйніцкі, У. Галубок, А. Смоліч, Б. Тарашкевіч, Я. Лёсік, Ф. Шантыр, Л. Сівіцкая, Я. Драздовіч, Л. Гмырак, Я. Хлябцэвіч, К. Каганец, К. Буйла, А. Гурло, А. Бульба, Я. Журба і многія іншыя.

Значную ролю выдавецтва “Наша ніва” адыграла ў развіцці беларускай перыёдыкі і літаратуры. Пры яе непасрэдным узделе ў гэты час працягвалі выходзіць не толькі газета з аднаіменнай з выдавецтвам назвай, але і папулярны “Беларускі каляндар”, часопісы “Саха” і “Лучынка”. Прыхым часопіс “Саха”, выдавецтва якога з 1914 г. было пераведзена з Вільні ў Мінск (апошні №27 выйшаў у студзені 1915 г.), ніколі не выходзіў за межы свайго профілю (агранамічныя парады, папу-

лярныя артыкулы па садаўніцтве, паляводстве, пчаліарстве і г.д.). Але як беларускае выданне ён быў пад асаблівым апякунствам і ў вачах цэнзуры атрымаў наступную характарыстыку: “заўважаецца апазіцыйна–дэмакратычны дух і адценне беларускага сепаратызму” [1, с. 235].

Тым часам у адносінах да “Нашай нівы” ўзмачняюцца цэнзурныя ганенні. У студзені 1915 за антываенны артыкул “Думкі” Янку Купалу, як галоўнага рэдактара, прыцягваюць да судовай адказнасці. Акрамя таго, набліжэнне расійска–германскага фронту, мабілізацыя на вайсковую службу большай часткі супрацоўнікаў газеты зрабілі сваю справу. У канторскай кнізе “Нашай нівы” пазначана, што апошні 31–ы нумар, выйшаў у свет 7 жніўня 1915 г. Застаўся і яшчэ адзін запіс: “8 жніўня. Купале на дарогу 5 р.” [2, с. 100]. Такім чынам, у жніўні 1915 г. выдавецтва “Наша ніва” зачынілася.

Вельмі ў цяжкім становішчы апынулася Пецярбурская выдавецкая суполка “Загляненіе сонца і ў наша аконца”. 1914 год быў апошнім годам выдавецкай дзеянасці гэтай суполкі. Кіраўнік суполкі Б.Эпімах–Шыпіла вымушаны быў аддаваць амаль увесі свій заробак на яе ўтрыманне, але і гэтага было недастатковая. Фінансавыя цяжкасці патрабавалі шукаці спонсараў. Адным з іх стаў доктар Ярэміч, пры дапамозе якога быў выдадзены зборнік Я.Купалы “Шляхам жыцця”. Вядомы таксама факт, які пацвярджаецца ў лісце былога рэдактара “Нашай нівы” Алеся Уласава да свайго знаёмага ад 10 снежня 1914г., у якім ідзе размова аб ахвяраваннях, што паступалі на карысць суполкі “Загляненіе сонца і ў наша аконца” і выдавецтву “Наша ніва” ад княгіні Магдалены Радзівіл [3, с.119]. У выніку выдавецкая суполка змагла паўтарыць чацвёртым выданнем зборнік Францішка Багушэвіча “Дудка беларуская”. Але ў сувязі з далейшымі матэрыяльнымі цяжкасцямі напрыканцы 1914г. вымушана была спыніць сваю працу. Значнаму ажыўленню кнігавыдавецкай працы ў нашым краі садзейнічала “Беларускае выдавецкае таварыства ў Вільні”, створанае яшчэ ў 1913г. на чале з Б.Даніловічам, І.Луцкевічам і К.Шпакоўскім на базе выдавецтва “Наша ніва”. Новае таварыства “знаходзілася пад уплывам Беларускай сацыялістычнай грамады і галоўную мэту сваёй дзеянасці бачыла ў духоўным адраджэнні беларускага народа” [4, с.352]. У праграмным дакументе дадзенага таварыства адзначалася, што яно “мае мэтаю выданне і распаўсюджванне кніг, брашур, плакатаў, а таксама прац, якія маюць адносіны да Беларусі, на іншых мовах” [5, арк.49–50]. Толькі за 1914 год таварыства выпусціла ў свет 13 кніг тыражом 42 тысячи экземпляраў. Такой вялікай колькасці беларускіх кніг, як па назвах, так і па тыражы яшчэ не выдавала за адзін год ні адно выдавецтва. Большасць надрукаваных твораў – гэта досьць аб’ёмістая кнігі: “Родныя з’явы”, Я.Коласа (239 старонак), “Рунь” М.Гарэцкага (136 старонак), “Васількі” Ядвігіна Ш. (120 старонак) і інш. Разам з тым, у гэтым жа 1914 годзе выходзіць з друку таварыства “Велікодная пісанка” – віленскі вырыянт “Маладой Беларусі” літаратурны зборнік, задуманы як перыядычнае выданне. Зборнік змяшчаў публіцыстычныя артыкулы Л.Гмырака “Беларускае нацыянальнае адраджэнне” і М.Гарэцкага “Развагі і думкі”, якія занялі большую часку часопіса, а таксама мастацкія творы Я.Коласа, К.Лейкі, З.Бядулі. Неабходна адзначыць, што “Беларускіе выдавецкае таварыства ў Вільні” – адзінае дарэвалюцыйнае на Беларусі выдавецтва, якое плаціла аўтарам ганаарар (напрыклад, Я.Колас 25 жніўня 1914г. атрымаў за зборнік апавяданняў “Родныя з’явы 100 рублёў”) [1, с.147]. На пачатку 1915г. таварыствам быў выдадзены “Беларускі календар” на 1915г. і зборнік “Апавяданні і легенды вершаў”, куды ўвайшлі творы Ядвігіна Ш., К.Буйло, Я.Коласа, П.Беларуса, Я.Лёсіка і іншых. Але набліжэнне расійска–германскага фронту да Вільні летам 1915г. прымусіла спыніць дзеянасць выдавецтва.

Яшчэ на пачатку вайны быў мабілізаваны ў армію кіраўнік прыватнага выдавецтва ў Пецярбургу, назвага сваім прозвішчам, Антон Грыневіч. Агульны тыраж выдавецтва “А.Грыневіч” склаў 28 тысяч экземпляраў і ўключачаў у сябе 10 выдадзеных на беларускай мове кніг. Але афіцер расійскай арміі ў гэтай сітуацыі не забывае аб сваіх кніжных спраўах: “Усе яго помыслы і ў ваенны час былі скіраваны на тое, каб шырыцца і мацнёць беларускі нацыянальны рух. У час наведвання Пецярбурга А.Грыневіч рассылае кнігі свайго выдання, якія захоўваліся ў яго пецярбургскай кватэры, вядзе перапіску з Беларускім выдавецкім таварыствам у Вільні (ліст ад 28 студзеня 1915 года)” [1, с.142].

Такім чынам, нягледзячы на цяжкае становішча на пачатку вайны, наколькі дазвалялі абставіны нацыянальныя выдавецтвы імкнуліся нават ва ўмовах ваенага часу праводзіць пэўную работу, накіраваную на асветніцкую, маральна–культурную падтрымку беларусаў. Прадстаўнікі беларускіх выдавецкіх суполак вучыліся весці працу ў ваенных абставінах, знаходзілі новыя падыходы, формы і метады сваёй дзеянасці. Што выявілася ў выданні газет, часопісаў і кніг, а таксама асветніцкай, бібліятэчнай і краязнаўчай спраўах. І ўсё ж дадзеная работа была прыпынена ў сувязі з наплывам бежанцаў і прыбліжэннем расійска–германскага фронту.

Спіс выкарыстанных крыніц:

1. Александровіч, С.Х. Пуцявины роднага слова (Праблема развіцця стагоддзя). / С.Х. Александровіч – Мінск: выд-ва БДУ, 1971. – 248с.
2. Гніламёдаў, У.В., Янка Купала: Новы погляд: Дапам. Для настаўніка. / У.В.Гніламёдаў – Мінск: Нар. Асвета, 1995. – 176с.
3. Семашкевіч Р.М. Беларускі літаратурна – грамадскі рух у Пециярбурзе (канец XIX – пачатак XX ст.). / Р.М.Семашкевіч – Мінск: Выд-ва БДУ, 1971. – 136с.
4. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск: Бел.Эн., 1993, т.1./ Рэдкал.: Біч М.В. і інш. 1993. – 494 с.
5. Беларускі дзяржаўны архіў–музей літаратуры і мастацтва (БДАМЛіМ) – Фонд. 3. – Воп. 1. – С.99.